



П с і х і ч н ы я
(п р ы в і д) в о п ы т



鳥越敦司 atushi torigoe

Псіхічныя (прывід) вопыт

Можамцімы сказаць, што псхичнае або прывід, . 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかった。Я таксама трыццаць чатыры, гэты прывід не з'яўляўся наогул да пяці гадоў. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは、はっきりしないのだが。Менавіта таму, што я забыўся, што было ўдаць у якім месяцы, як з зросту, але я не ясна. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているものである。Ць сякэм выпадку, гэта тое, што мы ведаем, каб убачыць цэпачуць любы Nante прывід гісторыю здзяццэнства. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかった。Так што, я таксама думаю, што ніхто не можа убачыць прывід, не глядзець на сеўлюбым месцы. それで、幽霊なんて存在するのか、と思ったりした事もあった。Такім чынам, вы снуеце Nante зданяў, я думаю, цэ гэта таксама бы там. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思っていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである。Але, калі ёсць давол Nante прывід вопыту, але я не думаю, што будзе на самай справе упэўнены, але да гэтага часу гэта не было на самай справе бачыў яго.

そして私も三十四、五歳になってしまった。Яшчэ мне трыццаць чатыры, ста пяць гадоў. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新聞販売店へ向かう毎日を送っていた。У той час, таму што гэта была дастаўка газет, ранцай паслаў кожны дзень да газетчыка на матацыкле адбываецца да трох гадзін. 私生活では心靈写真の本など見ていたのである。У асабстым жыццё яна назвала, як псхичны фатаграф гэтага. ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販売店に向かっていた。Аднойчы ранцай, так цёмны час сутак да святання ў тры гадзіны, каб сказаць, я накроўваўся за сёды дылер ездзіць на ровары гэтак далей. 住宅地の家が多い小さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。Калі невялкая дарога жылой плошчы доме часта праце каб адказаць на нацыянальнае

шашы, гэта было тым, кал справа дайшла да кропк павароту. 季節は冬だった。Сезон была зма. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立っていたのだ。Тым ня менш, гэта людз што-нешта накшталт замежнага маладой жанчыны, стая у белым гарн туры тонк зкаротк м рукавам. 私は、ついに出たと思った。Я дума, што, нарэшце, з. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。Не адчуваю, як плоць у чым-то чыста верагодна, каб адчуваць. 少しその女性は、ゆらりと動いた。Жанчына, перамяшчаць пагой дваючыся няшмат. 神秘的な感じではあった。Бы таямн чае пачуццё. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった。Але, Іkazu азначае по ную прыпынак, таму што яны пайшл на працу, я прайшо м ма там. 幽霊を見て発狂した人もいる。Некаторыя людз сышл з розуму, каб убачыць прыв д. 私も心霊写真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。Я таксама Кал вы не бачыл вял кую колькасць пс х чных фотаздымка, магчыма, было смешна. この世のものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。Адчуванне не з гэтага свету, ён, хутчэй за сё, вядома, галава бескантрольнага. それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から小さな子供が何人も出てきた。Затым некальк дзён праз, кал тое ж самае, узначальваюцца працаваць на матацыкле да св тання, маленьк я дзец з фразы дома выйша з любога чалавека. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである。Я прачынаюся Kana, я дума пра гэта, але адбылося тры гадз ны ночы дз ця нават пасля думаць пазней, я думаю, што выйдзе з дому, там было пс х чнае ёсць, гэта думаю.

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近くに來たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて來た。Затым праз некаторы час, уця перашн час з'я ляецца сярэдз на даста к газет, вы набл жаецца да дома часе, што не сё яшчэ ноч св танак, старая жанчына прыйшла к ману з другога боку прыйшл пешшу, каб сл згаць да сажай сажы зямлю. そして右に曲がってある家の中に入って行つた。 я вайшо у дом, як выг наецца направа. 後からそこを通るときにその女性が入って行つた場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかつたのだ。Гледзячы на тое месца, дзе жанчына вайшла, кал праз яго пазней, таму мяне не было адз н уваход ва с х сценах. 間違いなく幽霊だろう。Вызначана было б прыв д. この三つはいずれも夜明け前である。Альбо гэта тры таксама да св тання. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないかと思ったりする。Дух ц. хутчэй. пс х чнае.

ц я дума, што гэта не не выйша да месца, можа быць ярк м.

さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。Што ж, ён таксама сказа, звязаны для духа вльгац. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいなくなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。Напрыклад, я пастав крота такс жанчына, кал я заважы, сышо пазней, лст, як сядзе ёсць гсторыя ц што-то мокрае. 私が東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。Я ме намер вльгац, напрыклад, лсце раслн вышэй у пако кватэры Мачида, Ток о, адну ноч, кал нават ц не расфасаваныя пакласц ваду кантэйнер, што-то нага была прыкметай уваходзячы пакой. 私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。Я спа на матрацы, але адчуванне, што раптам нацсну абедзве рук. でも、その時は何も見えなかった。Але, у той час я нчога не бачы. そのうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は自由になった。Сярод х, што хто-то, верагодна, выйша, яго рук стал свабодным. それで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こらなかった。Так што, я думаю, з'яўляецца ц вльготнасць ста ленне мае, кал вы будзеце чакаць занадта дога, вык нуць ваду што-то, не па тарался, што.

今、これを書いている時、外は雨が降っている。Зараз, кал вы пшаце гэта, звонку дзе дождж. 昨日は一日中雨だった。Учора бы увесь дзень дождж. こういう時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない。Гэтая гсторыя, кал менавта так я, нават псхчная стаць спакуса напсаць сапрадную гсторыю, прывд можа аддаць перавагу вльгаць.

最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。Першы з рэальнай гсторы Фукуока, прэфектуры Фукуока, гсторыя Савара-ку, кал вы пшаце больш. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。На самай справе я нкол не бачы прывда да яго. 華蔵の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。І нчога не мог бачыць нават не пайшо у Keron падае, я нчога не адчува. 自殺の衝動にも駆られなかった。Ён бы таксама абумолены мпульсам самагубства. 初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を見たりするようにもなったのだが、最近では神社にも行かないので神霊を見ることもなくなった。З першага разу бачыл, то яна была таксама адаптаваная або пры выгледзе людзей, як я магл б быць Святы Дух на хаду зала адпраўлення культу свяцлшчах, але ў апошн час таксама пайшл, каб убачыць Святога Духа, таму што ён не ходзць у храм

又、機会があれば書いてみることにする。Акрамя таго, ён будзе

спрабаваць п[]саць, кал[]ёсць шанец.

Псіхічныя (прывід) вопыт

<http://p.booklog.jp/book/105653>

著者：鳥越敦司 atushi torigoe

著者プロフィール：<http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile>

感想はこちらのコメントへ

<http://p.booklog.jp/book/105653>

ブックログ本棚へ入れる

<http://booklog.jp/item/3/105653>

電子書籍プラットフォーム：ブックログのパバー (<http://p.booklog.jp/>)

運営会社：株式会社ブックログ